

ВІЩЕБСЬКІ РАБОЧЫ

ОРГАН ВІЩЕБСЬКАГА АБЛАСНОГА І ГАРАДСКОГА КАМІТЭТАУ КП(б)Б,
АБЛАСНОГА І ГАРАДСКОГА СОВЕТАУ ДЭПУТАТАУ ПРАЦОЎНЫХ

№ 32(7109)

Серада, 19 красавіка 1944 г.

Цана 20 кап.

ЗАГАД

Вярхоўнага Галоўнакамандуючага

Маршалу Савецкага Саюза **ЖУКАВУ**

Войскі 1-га Украінскага фронту, пасля упорных вулічных баёў, поўнасьцю авалодалі абласным цэнтрам Украіны—горадам Тарнопаль—буйным чыгуначным вузлом і моцным апорным пунктам абароны немцаў на Львоўскім напрамку.

У баях за авалоданне Тарнопалем вызначыліся войскі генерал-палкоўніка Курачкіна, генерал-лейтэнанта Люднікава, генерал-маёра Папова, генерал-маёра Мішчэнка, палкоўніка Ігначова, палкоўніка Кучэрэнка, палкоўніка Валковіча, палкоўніка Лашчэнка; артылерысты генерал-маёра артылерыі Фралова, генерал-маёра артылерыі Волкінштэйна, генерал-маёра артылерыі Валчок, палкоўніка Багатырова, палкоўніка Дзевульскага, палкоўніка Любімава, палкоўніка Рэутава, палкоўніка Тіценка, палкоўніка Чэвола, палкоўніка Белова, падпалкоўніка Базедэнка; танкісты генерал-лейтэнанта танкавых войск Палубаярава, генерал-маёра танкавых войск Раманава; лётчыкі генерал-маёра авіяцыі Каманіна,

генерал-маёра авіяцыі Галунова, генерал-маёра авіяцыі Федульева, палкоўніка Юзеева і сапёры палкоўніка Серабракова.

У азнаменаванне атрыманай перамогі злучэнні і часці, найбольш вызначыўшыся ў баях за вызваленне Тарнопаля, прадставіць да прысваення найменаваннага „Тарнопальскіх“ і да ўзнагароджання ордэнамі.

Сёння, 15 красавіка, у 20 гадзін сталіца нашай Радзімы Масква ад імені Радзімы салютуе доблесным войскам 1-га Украінскага фронту, авалодаўшым горадам Тарнопаль—дваццацю артылерыйскімі залпамі з двухсот дваццаці чатырох гармат.

За выдатныя баявыя дзеянні аб'яўляю падзяку кіруючым Вамі войскам, удзяльнічаўшым у баях за вызваленне Тарнопаля.

Вечная слава героям, паўшым у баях за свабоду і незалежнасць нашай Радзімы! Смерць нямецкім захватчыкам!

Вярхоўны Галоўнакамандуючы

Маршал Савецкага Саюза

І. СТАЛІН.

15 красавіка 1944 года.

Інфармацыйнае паведамленне

Аб чарговым пленуме

Цэнтральнага Камітэта
ВЛКСМ

На днях у Маскве адбыўся XII пленум Цэнтральнага Камітэта ВЛКСМ з удзелам першых сакратароў абкомаў, крайкомаў, ЦК комсамола саюзных рэспублік.

Пленум абмеркаваў пытанні:

а) Аб мерах па палепшанню работы комсамола ў школе—дакладчык сакратар ЦК ВЛКСМ тав. Міхайлаў Н. А.

б) Аб бліжэйшых задачах работы комсамола ў вёсцы—дакладчык сакратар ЦК ВЛКСМ тав. Раманаў Н. Н.

Па абмеркаваных пытаннях прыняты адпаведныя пастановы.

Пленум выбраў сакратарамі ЦК ВЛКСМ т.т. Харламава А. Е., Шэлепіна А. Н.

Пленум выбраў у састаў бюро ЦК ВЛКСМ т.т. Харламава А. Е., Шэлепіна А. Н., Буркова Б. С., Крайсучэнка Н. П., Іванова В. Н., Косценко В. С., Зімяніна М. В., Сахараву К. Ф.

Пленум задаволіў просьбу тав. Наседкіна Ф. І. аб аслабленні яго ад абавязкаў сакратара і члена бюро ЦК ВЛКСМ у сувязі з уходам на вучобу.

З вялікім пад'ёмам удзяльнікі пленума прынялі пісьмо таварышу Сталіну.

Масіраваны налёт

нашай авіяцыі

на чыгуначны вузел

і рачны порт

Галац

Уноч на 17 красавіка наша авіяцыя далёкага дзеяння зрабіла масіраваны налёт на чыгуначны вузел і рачны порт Галац (Румынія). У выніку бамбардыроўкі на чыгуначным вузеле ўзнікла многа пажараў, якія суправаджаліся моцнымі выбухамі. Пажары ахапілі значную частку чыгуначнага вузла, гарэлі войскія эшалоны і ваенныя склады праціўніка. Назіраннем адзначаны прамыя пападанні бомб у судны, якія стаялі на рэйдзе і ля прычалаў. На двух караблях, стаяўшых на рэйдзе, адбыліся ўзрывы вялікай сілы.

Усе нашы самалёты вярнуліся на свае базы.

У выніку наступальных баёў 3-га Украінскага фронту з 25 красавіка па 12 красавіка немцы страцілі: палоннымі і забітымі—37.480 чалавек, танкаў і самаходных гармат—443, гармат рознага калібра—952, аўтамашын і цягачоў—11708.

Ад Савецкага Інформбюро

3 аператыўных зводан за 15—18 красавіка

Войскі 1-га Украінскага фронту, пасля ўпорных вулічных баёў, поўнасьцю авалодалі абласным цэнтрам Украіны горадам Тарнопаль—буйным апорным пунктам абароны немцаў на Львоўскім напрамку. Акружаны ў Тарнопалі гарнізон немцаў з астаткаў чатырох пяхотных дывізіяў і рада асобных часцей агульнай колькасцю ў 16000 чалавек поўнасьцю знішчаны, за выключэннем 2400 нямецкіх салдат і афіцэраў, якія здаліся ў палон. Захвачаны наступныя трафеі: танкаў і самаходных гармат—35, гармат рознага калібра—85, мінамётаў—125, кулямётаў—да 400, аўтамашын—350, паравозаў—5, вагонаў—285, складаў розных—6.

На працягу 15 красавіка на захад і на паўднёвы захад ад горада Чарткоў, нашы войскі прадаўжалі весці наступальныя баі, у ходзе якіх занялі некалькі насялёных пунктаў і сярод іх Джурын, Полаўце, Паўшуўка, Базар, Якубоўка.

На Севастопальскім напрамку нашы войскі, пераадольваючы супраціўленне і сістэму інжынерных заграджэнняў праціўніка ў горна-лясістай частцы паўднёвага ўзбярэжжа Крыма, прадаўжалі наступленне і з баямі занялі больш 60 насялёных пунктаў, у тым ліку раённы цэнтр Крыма Албат, насялёныя пункты Берагавое, Аджы-Булат, Кача, Мамашай, Бельбек, Любімаўка, Дуванкой, Заланкой, Шулі, Дземежджы, Сямідвор'е, Соцера, Кучук Узень, Туак і чыгуначныя станцыі Сюрэн і Бельбек.

Па папярэдніх даных, к канцу 14 красавіка войскамі 4-га Украінскага фронту ўзята ў палон звыш 20000 салдат і афіцэраў праціўніка. К гэтай жа часу па няпоўных даных войскі Асобнай Прыморскай Арміі ўзялі ў палон больш 17000 салдат і афіцэраў праціўніка. Такім чынам, к канцу 14 красавіка нашымі войскамі ў Крыму ўзята ў палон больш 37000 салдат і афіцэраў праціўніка.

* * *

На працягу 16 красавіка на Кішыньўскім напрамку нашы войскі, фарсіраваўшы на радзе ўчасткаў раку Днестр, захватзілі плацдармы на правым беразе ракі і вялі баі па іх расшырэнню.

На поўдзень ад горада Тыраспаль нашы войскі, фарсіраваўшы Днестр, авалодалі насялёнымі пунктамі Урсоя, Кідкань, Копанка і вялі баі па расшырэнню захвачанага плацдарма.

Войскі Асобнай Прыморскай Арміі, развіваючы наступленне, авалодалі горадам і портам на Чорным моры Ялта—адным з апорных пунктаў абароны праціўніка на паўднёвым узбярэжжы Крыма, а таксама з баямі занялі больш 40 другіх насялёных пунктаў, у тым ліку горад Алупка, курортныя пасёлкі Гурзуф, Лівадзія, Карэіз, Сімеіз, Артэк, Кікенейс.

* * *

На працягу 17 красавіка на Кішыньўскім напрамку нашы войскі, пераадольваючы супраціўленне і контратакі праціўніка, прадаўжалі весці баі па расшырэнню захвачаных плацдармаў на правым беразе Днестра і палепшалі свае пазіцыі.

На Севастопальскім напрамку нашы войскі, пераадольваючы супраціўленне і сістэму інжынерных заграджэнняў праціўніка ў горна-лясістай частцы паўднёвага ўзбярэжжа Крыма, прадаўжалі наступленне і з баямі занялі насялёныя пункты Мекензія, Чэркез-Кермен, Упа, Узенбаш, Верхні Чоргунь, Мухалатка, Мелас, Форас, Байдары, Варнутка.

* * *

На працягу 18 красавіка на ўсход ад горада Станіслаў нашы войскі адбівалі атакі пяхоты і танкаў праціўніка і нанеслі яму вялікія страты ў жывой сіле і тэхніцы.

На Севастопальскім напрамку нашы войскі, зламаўшы супраціўленне праціўніка, авалодалі раённым цэнтрам Крыма горадам Балаклава, а таксама з баямі занялі насялёныя пункты Алсу, Камары, Кадыкоўка, Кучук-Мускам'я, Баціліман.

VI Сесія Вярхоўнага Савета Беларускай ССР

21—24 сакавіка ў Гомелі адбылася VI-я сесія Вярхоўнага Савета Беларускай ССР.

А 6-й гадзіне вечара 21 сакавіка ў зале паседжаньня сабраліся дэпутаты і шматлікія госці. Сярод іх дэпутаты, якія прыбылі з тыла праціўніка—яны вядуць актыўную партызанскую барацьбу, камандзіры партызанскіх алуцчыннаў, атрадаў і прадстаўнікі насельніцтва акупіраваных немцамі абласцей Беларусі ў колькасці 65 чалавек.

Паўленне ў ложах Урада Старшыні Савета Народных Камісараў Беларускай ССР тав. П. К. ПАНМАРЭНКА, Старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР тав. Н. Я. НАТАЛЕВІЧА, намесніка Старшыні Соўваркома БССР тав. І. С. БЫЛІНСКАГА, членаў Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР, членаў Урада Беларускай ССР сустрэкаецца дэпутатамі бурнымі авацыямі.

Пад доўга незмаўкальнымі авацыямі ў часце вялікага правадыра народаў Савецкага Саюза таварыша СТАЛІНА, Старшыня Вярхоўнага Савета Беларускай ССР Н. Г. ГРЭКАВА аб'яўляе сесію адкрытай. Яна паведамляе, што на разгляджанне сесіі ўносяцца наступныя пытанні:

1. Вызваленне беларускіх земляў, далейшыя задачы барацьбы беларускага народа супроць нямецкіх захватчыкаў і бліжэйшыя задачы аднаўлення народнай гаспадаркі Беларускай ССР.

2. Зацверджанне Дзяржаўнага бюджэта Беларускай ССР на 1944 год і зацверджанне справаздач аб выкананні дзяржаўных бюджэтаў за 1940 і 1941 год.

3. Аб утварэнні Народнага Камісарыята Абароны Беларускай ССР і ўтварэнні Народнага Камісарыята Замежных спраў Беларускай ССР.

4. Аб зацверджанні Указаў Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР, прынятых паміж сесіямі.

5. Аб першым намесніку Старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Савета Беларускай ССР.

Дэпутат К. Н. ДЛУГАШЭЎСКІ прапанаваў пытанні, абвешчаныя Старшынёй, уключаць у парадак сесіі. Прапанова гэта прымаецца і парадак дня зацвярджаецца аднагалосна.

Затым слова для даклада па першаму пытанню парадак сесіі прадастаўляецца Старшыні Савета Народных Камісараў Беларускай ССР таварышу П. К. ПАНМАРЭНКА, паўленне якога на трыбуне дэпутаты сустракаюць авацыямі.

—Цяпер усяму свету ясна,—гаворыць дакладчык,—на што здольны наш савецкі народ, якая сіла Савецкай дзяржавы і магутнасць нашай доблеснай Рабоча-Сялянскай Чырвонай

Арміі. Увесь народ нашай неабсяжнай Радзімы ў мінуту грознай небяспекі згуртаваўся вакол Савецкага Урада, партыі Леніна—Сталіна. Мільённыя масы нашага народа па закліку таварыша Сталіна ўзняліся на барацьбу з фашысцкімі захватчыкамі і аддаюць усе свае сілы на справу разгрому ворага.

Беларускі народ, ахоплены непрымірнай, смяртэльнай нянавісцю да глушыцельнаў свабоды, разбуральнікаў беларускай дзяржавы, крывавага ката—нямецкіх захватчыкаў, па першаму закліку нашай большэвіцкай партыі, таварыша Сталіна, ўзняўся магутнай сілай на абарону Савецкага Саюза, свабоды, чэсці, жыцця ўсіх народаў нашай Радзімы.

Сотні тысяч сыноў беларускага народа на ўсіх фронтах Вялікай Айчыннай вайны, плячо ў плячо з рускім і другімі народамі Савецкай краіны, адстаяюць сваю любімую Радзіму.

У гістарычных бітвах пад Масквой, Сталінградам, Белагарадам, Орлом, Курскам, Гомелем, пад Ленінградам, Кіевам, на Украіне, у Беларусі—усюды гераічныя сыны беларускага народа з бяспрыкладнай мужнасцю змагаліся і змагоўца з заклікамі ворагамі—нямецкімі захватчыкамі.

На часова акупіраванай тэрыторыі Беларусі, у тыле гітлераўскіх полчышчаў з небывалым размахам і сілай разгарнуўся ўсенародны партызанскі рух. Беларускія партызаны і партызанкі абрушваюць на ворага цяжкія ўдары, громяць тылы яго войск і сталі грозай для нямецкіх ізвергаў.

Беларускі народ—рабочыя, калгаснікі, інтэлігенцыя—бязмежна адданы савецкай уладзе, партыі Леніна—Сталіна, вялікаму таварышу Сталіну—зробіць усё, каб паскорыць дзень вызвалення ўсёй Савецкай Беларусі з-пад гнёту гітлераўскіх разбойнікаў. Наш народ ведае, што наперадзе прадстаяць яшчэ суровыя баі з ворагам. Яны патрабуюць новага вялікага напружання ўсіх сіл і энэргіі мас. Але беларускі народ непахісна верыць у нашу перамогу і ведае, што дзень нашай перамогі блізка. Нас не спыняць ніякія цяжасці. Сэрцы беларускага народа перапоўнены непрымірнай нянавісцю да фашысцкіх пагромшчыкаў.

Велізарныя задачы аднаўлення прамысловасці, калгаснага земляробства, жылёвага фонда стаяць перад намі. Патрабуюцца велізарная праца ўсяго нашага народа, усяго нашага дзяржаўнага і партыйнага апарата, каб выканаць гэтыя задачы. У гэтай рабоце мы апраемся на велізарнейшую па сваіх размерах дапамогу, якую нам аказваюць савецкі ўрад, брацкія рэспублікі і вялікі друг беларускага народа—таварыш Сталін. У

гэтай аднаўленчай працы мы апраемся на гіганцкую эканамічную і палітычную дапамогу вялікага Савецкага Саюза.

Апраючыся на гэтую вялікую дапамогу савецкага ўрада, брацкіх саюзных рэспублік, беларускі народ сваёй самаадданай працай адновіць разбураную немцамі народную гаспадарку, адновіць сацыялістычную прамысловасць і сацыялістычную сельскую гаспадарку.

Доўга незмаўкальнымі апладысмантамі, воклічамі „Няхай жыве Чырвоная Армія!“, „Няхай жыве таварыш Сталін!“ пакрываюцца словы дакладчыка, калі ён гаворыць аб адзінстве беларускага народа, аб яго непарыўнай сувязі і дружбе з усімі народамі Савецкага Саюза, аб перамогах Чырвонай Арміі, аб слаўных справах беларускіх партызан і партызанак, аб дапамозе рускага народа, якую аказвае ён беларускаму народу, аб няспынных клопатах і дапамозе, якія аказвае асабіста таварыш Сталін Беларусі.

Словы дакладчыка аб удзячнасці Чырвонай Арміі, якая вызваляе беларускія землі ад нямецкіх захватчыкаў вялікаму рускаму народу, Савецкаму Ураду і камуністычнай партыі, бацьку і другую беларускага народа таварышу Сталіну пакрываюцца бурнымі апладысмантамі, воклічамі „Ура таварышу Сталіну!“, „Слава Чырвонай Арміі!“.

Пасля даклада тав. П. К. ПАНМАРЭНКА пачаліся выступленні дэпутатаў.

Намеснік Старшыні Соўваркома БССР і Нарком Земляробства дэпутат І. А. КРУПЕНЯ сканцэнтравуў увагу сесіі на задачах аднаўлення разбуранай акупантамі сельскай гаспадаркі вызваленых раёнаў рэспублікі. Велізарную дапамогу ў гэтай рабоце аказвае Беларусі рускі народ. Тав. Крупеня прыводзіць лічбы вялікай колькасці трактараў, сельскагаспадарчых машын, жывёлы, насення, а таксама спецыялістаў сельскай гаспадаркі, накіроўваемых у Беларусь з усходніх абласцей Савецкага Саюза ў парадак брацкай дапамогі. Патрэбна вялікая работа для таго, каб усё гэта было прынята і асвоена нашымі калгасамі, МТС, зямельнымі органамі. Затым дэпутат Крупеня звяртае ўвагу на задачы, звязаныя з падрыхтоўкай і правядзеннем веснавой сяўбы. Па-ваеннаму павінен быць закончан рамонт сельскагаспадарчых машын, інвентара, сабраное насенне павінна быць даведзена да пасеўных кандыдый, рабочая жывёла павінна мець добрую ўкормленасць, кадры расставлены на дакладна вызначаных участках. Усё павінна быць зроблена для таго, каб сабраць высокі ўраджай.

—Дазвольце мне,—заканч-

вае сваю прамову тав. Крупеня,—выказаць бязмежную удзячнасць усім народам Савецкага Саюза і, у першую чаргу, вялікаму рускаму народу за велізарную дапамогу, якая аказваецца беларускаму народу ў аднаўленні яго разбуранай гаспадаркі.

З хваляючай прамовай выступіў на сесіі акадэмік дэпутат ЯКУБ КОЛАС.

—Многа цяжкіх год было ў гісторыі беларускага народа,—гаворыць ён,—многа гора і няшчасця перанеслі яго плечы, але ніколі не гнуліся яны безнадзейна і пакорліва пад ударамі жыццёвых нягод, пад цяжарам чужаземнага нашэсця. Мужна і стойка, не падаючы духам, змагаўся беларускі народ за сваю чалавечую годнасць. У гарніле барацьбы, у пакутах загартувалася, як сталь самай лепшай якасці, яго воля, сіла і жыццездольнасць. І гэтыя якасці яго душы не пахістаў ніякі вораг. Не сагнула іх самая жорсткая, самая лютая навалач нямецкіх драпежнікаў.

І ў год мірнай працы, і ў цяжкія гадзіны ліхалецця не парываў наш народ брацкай сувязі ні з рускім, ні з украінскім народамі. Не парываў ён гэтай сувязі і сёння, у часе смяртэльнай барацьбы з акупантамі. Беларускі народ застаецца верны брацкім народам, свайму ўраду і сваёй большэвіцкай партыі, якія не пакінулі яго ў цяжкія дні гітлераўскага разбою.

Дэпутат І. Д. ВЯТРОЎ, які прыбыў на сесію з акупіраваных раёнаў Палескай абласці, у сваім выступленні прыводзіць шматлікія факты нечуваных злачынстваў нямецкіх захватчыкаў у раёне Палесся. Асабліваму супастаўленню і разгрому падвергліся Лельчыцкі, Ельскі, Мозырскі, Тураўскі, Петрыкаўскі раёны. З 6.000 калгасных дамоў Лельчыцкага раёна засталіся цэлымі толькі 32. Толькі ў ліпені 1942 года ў Ельскім раёне было дашчэнтна спалена больш 15 вёсак і задушана, расстраляна і спалена звыш 15.000 дзяцей, жанчын і старых. Узброенай барацьбой адказалі працоўныя абласці на злачынствы акупантаў. Да кастрычніка 1943 года ў абласці налічвалася звыш 100 партызанскіх атрадаў, якія аб'ядналі дзесяткі тысяч народных месціўцаў. Звыш 30.000 гітлераўскіх салдат і афіцэраў знішчаны і за час Айчыннай вайны.

Далей дэпутат Вятроў спыняецца на радзе пытанняў аднаўленчай дзейнасці ў вызваленых раёнах. На месцах,—гаворыць ён,—ёсць вялікія магчымасці па вытворчасці тавараў шырокага спажывання. Наркамат мясцовай прамысловасці БССР абавязан больш актыўна выкарыстоўваць гэтыя магчымасці.

Дэпутат П. Г. МАРКАЎ,

які прыбыў з Вілейскай абласці расказаў:

—Працоўныя акупіраваных раёнаў Вілейскай абласці з нецярпеннем чакаюць той гадзіны, калі Чырвоная Армія вызваліць іх ад гнёту нямецкіх акупантаў. Памяць аб днях, калі яны былі з'яднаны ў адзінай сям'і народаў Савецкага Саюза, жыве ў іх сэрцах.

—Я заяўляю тут,—працягвае дэпутат Маркаў,—беларусы заходніх абласцей не аддадуць ні пядзі роднай зямлі нікому, ці то будзь польскія імперыялісты, ці нямецкія фашысты. Зарукай гэтаму служыць велізарны партызанскі рух, які разгарнуўся ў акупіраваных немцамі абласцях Беларусі.

Дэпутат Маркаў расказвае аб гераічнай барацьбе вілейскіх партызан, аб слаўных справах народных месціўцаў. Яны, свята выконваючы загад вялікага Сталіна, стварылі сапраўды немагчымыя ўмовы для акупантаў на ўсіх раёнах абласці. Пускае партызанскае злучэнне за час Айчыннай вайны знішчыла каля 20 тысяч нямецкіх салдат і афіцэраў, разграміла 31 гарнізон праціўніка, знішчыла многа мастоў, танкаў, аўтамашын, паравозаў, вагонаў.

Выступіўшы ў спрэчках па дакладу генерал-маёр В. І. КАЗЛОЎ сказаў:

—Мы можам з гонарам заявіць, што беларускі народ у баі за Савецкую Радзіму паказаў сябе дастойным членам вялікай сям'і народаў Савецкага Саюза. Тав. Казлоў прыводзіць шматлікія прыклады бязмежнага гераізму, мужнасці і адвагі, праяўляемых народнымі месціўцамі.

—Беларускія партызаны і партызанкі,—заяўляе тав. Казлоў,—зробіць усё, каб выканаць загад вялікага Сталіна па хутчэйшаму разгрому акупантаў.

Дэпутат Д. С. МАЎЧАНСкі, які прыбыў з варажача тыла, у сваім выступленні паведаміў: фашысты расстралялі, закатавалі, спалілі звыш 100 тысяч дзяцей, старых і жанчын. Толькі ў адным раёне разбурана і спалена 100 сёл і вёсак. Народ адказаў акупантам бязлітаснай помстай. 120 тысяч гітлераўскіх салдат і афіцэраў знішчылі партызаны ў адной з акупіраваных абласцей. Разгромлена было 105 нямецкіх гарнізонаў, 313 паліцэйскіх участкаў, пушчана пад адкос 1.345 эшалонаў з баявой тэхнікай праціўніка.

—Кожны партызан цяпер,—заяўляе тав. Маўчанскі,—гарыць адным жаданнем—як мага лепш дапамагчы наступаючай роднай Чырвонай Арміі ў яе вялікай місіі па вызваленню беларускага народа, які пакутуе пад фашысцкім прыгнётам.

(Працяг гл. на 3 стар.)

VI Сесія Вярхоўнага Савета Беларускай ССР

(Працяг, пачатак гл. на 2 стар.)

Па дакладу тав. Панамарэнка на сесіі таксама выступілі Народны Камісар мясцовай прамысловасці БССР тав. Д. Д. ЛАПЕТА, сакратар ЦК ЛКСМБ К. Т. МАЗУРАЎ, намеснік Старшыні Дзяржплана БССР А. А. ЧЫЖОЎ, Народны Камісар дзяржаўнай бяспекі БССР Л. Ф. ЦАНАВА, дэпутат БАЛАБУТЭІН, дэпутат П. З. КАЛІНІН, І. П. ПАРОМЧЫК, сакратар Палескага абкома КП(б) П. А. ЛЯВІЦКІ, Герой Савецкага Саюза Н. Ф. КАРАЛЕЎ, Герой Савецкага Саюза Е. І. БАРЫВІН.

Па прапанове дэпутата Я. А. Жылініна, сесія прымае наступнае рашэнне:

„VI сесія Вярхоўнага Савета БССР, заслухаўшы даклад Старшыні Савета Народных Камісараў БССР тав. Панамарэнка, ухваліла дзейнасць і палітыку Савета ўрада Беларускай ССР“.

Старшынствуючы дае слова дэпутату М. Н. Тупіцыну. Ён прапануе прыняць па дакладу тав. Панамарэнка яшчэ адно рашэнне:

„VI сесія Вярхоўнага Савета Беларускай ССР выказвае гарачую падзяку нашай доблеснай Чырвонай Арміі, якая вызваляе беларускую свяшчэнную зямлю ад нямецкіх захватчыкаў“.

VI сесія Вярхоўнага Савета Беларускай ССР выказвае гарачую падзяку вялікаму рускаму народу і ўсім народам Савецкага Саюза, Саюзнаму Ураду, большавіцкай партыі і геніяльнаму правадыру і другу беларускага народа таварышу СТАЛІНУ за дапамогу, якую яны аказваюць беларускаму народу ў яго барацьбе з нямецкімі захватчыкамі, у паспяховым вызваленні беларускіх земляў ад нямецкіх акупантаў і за тую дапамогу, якую яны аказваюць беларускаму народу ў справе аднаўлення разбуранай нямецкімі захватчыкамі народнай гаспадаркі Савецкай Беларусі“.

Сесія аднагалосна, пад бурныя апладысменты, прымае гэта рашэнне.

Старшынствуючы тав. Грэкава паведамляе аб тым, што ёсць прапанова павялічыць лік намеснікаў Старшыні Вярхоўнага Савета БССР.

Слова па гэтым пытанню дае дэпутату П. З. КАЛІНІНУ. Ад імені савета старэйшын ён прапануе павялічыць лік намеснікаў Старшыні Вярхоўнага Савета БССР да 4 чалавек. Гэта мерапрыемства неабходна для далейшага ўзмацнення сувязі Вярхоўнага Савета БССР з дэпутатамі. Тав. Калінін ад імені старэйшын уносіць прапанову абраць намеснікамі Старшыні Вярхоўнага Савета БССР тав. К. М. МІЦКЕВІЧА (Якуба Коласа) і тав. П. Г. МАРКАВА.

Сесія аднагалосна абірае тав. Міцкевіча К. М. (Якуба Коласа) і тав. Маркава П. Г. намеснікамі Старшыні Вярхоўнага Савета Беларускай ССР.

Пасля гэтага сесія пераходзіць да абмеркавання другога пытання.

З дакладам аб Дзяржаўным бюджэце Беларускай ССР на 1944 год і справаздачай аб выкананні дзяржаўнага бюджэта за 1940 і 1941 год выступіў выконваючы абавязкі Народнага Камісара Фінансаў Беларускай ССР тав. Г. П. КАТЛЯРОЎ.

Затым з дакладам бюджэтай камісіі Вярхоўнага Савета Беларускай ССР выступіў тав. В. Н. МАЛІН.

Пасля гэтага пачынаецца абмеркаванне даклада тав. Г. П. Катлярова і садаклада бюджэтай камісіі.

Першым выступае тав. І. М. КАРДОВІЧ. Ён адзначае, што ўнесены на разгляд сесіі Дзяржаўны бюджэт БССР поўнаасцю забяспечыць патрэбы першага года аднаўленчай дзейнасці ў вызваленых раёнах Беларусі. У прыватнасці, бюджэт поўнаасцю задаволіць патрэбы Магілёўскай абласці. Дзякуючы дапамозе ўсяго савецкага народа, у Магілёўскай абласці прароблена ўжо вялікая работа па аднаўленню, перш за ўсё, школьнай сеткі, медыцынскіх устаноў, па аказанню дапамогі сем'ям фронтавікоў, партызан, інвалідам Айчынай вайны. Тав. Кардовіч паведамляе сесіі, што ўсеагульным пачатковым навучаннем ахоплены ўжо большасць дзяцей школьнага ўзросту вызваленых раёнаў абласці.

— Асобнае месца ў бюджэце Беларускай ССР, — заяўляе дэпутат П. І. РАТАЙКА, — займаюць выдаткі, якія прызначаны на аказанне дапамогі сем'ям ваеннаслужачых, партызан, а таксама інвалідам Айчынай вайны. Пасля выгнання немцаў з раёнаў рэспублікі, сем'ям ваеннаслужачых і партызан выплачана ўжо 5 мільёнаў 179 тысяч рублёў пенсій і дапамогі, не лічачы адначасовых дапамог у размеры 517 тысяч рублёў. 2.564 сем'ям аказана дапамога прадуктамі харчавання, 4.947 сем'ям прадастаўленыці адрамантаваны кватэры, 5.000 сем'ям выдан абутак, вопратка.

Тав. П. І. Ратайка гаворыць аб неабходнасці далейшага пашырэння работ па аказанню дапамогі сем'ям ваеннаслужачых і партызан.

Дэпутат Е. І. УРАЛАВА гаворыць аб варварскім знішчэнні фашысцкімі акупантамі культурных устаноў Беларусі, любоўна пабудаваных за год Савецкай улады. Перад вайною ў Беларусі налічалася 12.053 школы, у якіх навучалася звыш 2 мільёнаў дзяцей. Да канца другой п'ятгодкі колькасць пачатковых школ, у параўнанні з дарэвалюцыйным перыядам, павялічылася ў 38 разоў. Шматлікую сетку вышэйшых навучальных устаноў, музеяў, бібліятэк, клубаў, хат-чытальняў — усё гэта вораг падвергнуў варварскаму знішчэнню.

Дэпутат Уралава адзначае, што асигнаваныя бюджэтам 146 мільёнаў 300 тысяч рублёў — 34,6 процанта ўсё асигнаванняў на народную гаспадарку рэспублікі, — поўнаасцю задавальняюць усе патрэбы аднаўлення справы народнай асветы ў вызваленых раёнах Беларусі.

Па дакладу тав. Г. П. Катлярова на сесіі выступілі: дэпутаты Н. Е. АЎХІМОВІЧ, І. Н. РАБЦАЎ, Е. Т. ГУЦЯНКОВА, старшыня выканкома Гомельскага горсавета тав. КАРАНЕВІЧ, выконваючы абавязкі Наркома лёгкай прамысловасці І. А. САЦУНКЕВІЧ, Нарком лясной прамысловасці БССР Г. С. ЛАХТАНАЎ, дэпутаты В. В. ЛЕДЗЯНЁЎ, К. Г. АЛЯКСЕЕЎ, Упаўнаважаны Наркомсвязі ССР па БССР Ф. С. КРАЎЧУК.

Дэпутат Уралава адзначае, што асигнаваныя бюджэтам 146 мільёнаў 300 тысяч рублёў — 34,6 процанта ўсё асигнаванняў на народную гаспадарку рэспублікі, — поўнаасцю задавальняюць усе патрэбы аднаўлення справы народнай асветы ў вызваленых раёнах Беларусі.

Па дакладу тав. Г. П. Катлярова на сесіі выступілі: дэпутаты Н. Е. АЎХІМОВІЧ, І. Н. РАБЦАЎ, Е. Т. ГУЦЯНКОВА, старшыня выканкома Гомельскага горсавета тав. КАРАНЕВІЧ, выконваючы абавязкі Наркома лёгкай прамысловасці І. А. САЦУНКЕВІЧ, Нарком лясной прамысловасці БССР Г. С. ЛАХТАНАЎ, дэпутаты В. В. ЛЕДЗЯНЁЎ, К. Г. АЛЯКСЕЕЎ, Упаўнаважаны Наркомсвязі ССР па БССР Ф. С. КРАЎЧУК.

НА ВЫЗВАЛЕНАЙ ЗЯМЛІ



Пры Лёзненскай МТС арганізаваны курсы трактарыстаў, на якіх займаецца 120 юнакоў і дзяўчат. НА ЗДЫМКУ: Механік П. А. Сцефанцоў (у цэнтры) вядзе практычныя заняткі з групай курсантаў.

Актыў хаты-чытальні

З вялікай радасцю сустраля калгаснікі адкрыццё хаты-чытальні ў вёсцы Вяляшковічы. Асабліва радваліся юнакі і дзяўчаты.

У часе нямецкай акупацыі моладзь была пазбаўлена магчымасці чытаць савецкія кнігі, газеты, журналы. Яна была пазбаўлена праўдзівай савецкай інфармацыі.

Нямецка-фашысцкія варвары спалілі частку нашага калгаса, у тым ліку клуб і хату-чытальню з кніжным фондам каля 2 тысяч экзэмпляраў палітычнай і мастацкай літаратуры.

Не бачыўшы доўга савецкай літаратуры, калгасная моладзь з вялікім жаданнем узялася за кнігі. У кожную вольную минутку яны заходзяць у хату-чытальню, каб пачытаць газеты, цікавыя зводкі Савінформбюро, радуюцца поспехам Чырвонай Арміі.

У хатэ-чытальні ёсць палітычная і мастацкая літаратура. Выпісаны цэнтральныя газеты „Праўда“, „Савецкая Беларусь“, абласная газета „Віцебскі Рабочы“, раённая газета „Ленінскі Сцяг“, журналы: „Беларусь“, „Врестьянка“, „Раздавім фашысцкую гадзіну“.

З першых жа дзён пры хатэ-чытальні стварыўся актыў з комсамольскай і несаюзнай моладзі. Арганізаваны гурткі мастацкай самадзейнасці: драматычны, харавы, прадуе санітарны гурток. Драматычным гуртком комсамольска арганізавана даручыла кіраваць мне. Харавым гуртком кіруе комсамолка Ксендзова Марыя.

Санітарным гуртком кіруе фэльчарыца Дарафееўка Галіна. Яна правяла з насельніцтвам гутаркі аб тым, як уберачы сябе ад захворвання тыфам, пачала падрыхтоўку моладзі да здачы норм на значок ГСО.

Актыў хаты-чытальні дапамагае калгасам імені Дарашылава і Кірава арганізаваць выпуск насценных газет. Рэгулярна выходзіць насценная газета і ў хатэ-чытальні. Нядаўна вышаў пяты нумар, прысвечаны падрыхтоўцы нашага калгаса да веснавой сяўбы.

Агіткалектыў зараз шырока разгарнуў масава-палітычную работу сярод калгаснікаў. Комсамолкі Ігнаценка Фруза, Селезнёва Фіма, Бяссмертная Ніна і іншыя штодзённа праводзяць з калгаснікамі гутаркі, чытаюць ім газеты, зводкі Савінформбюро. Кожную гутарку яны ўвязваюць з гаспадарчымі пытаннямі свайго калгаса, мабілізуюць калгаснікаў на хутчэйшую засыпку насення і падрыхтоўку да веснавой сяўбы.

ЖАЎРАНГАВА ВАЛЕНЦІНА, загадчык хаты-чытальні в. Вяляшковічы, Лёзненскага раёна.

Спаборніцтва звенняў

У калгасе „Чырвоны Бор“, Расонскага раёна, комсамольцы стварылі звяно высокага ўраджаю, якое ўзначальвае комсамолка Зянькоўна Ліда. Комсамольцы рыхтуюцца да веснавой сяўбы. Вывозяць гной, збіраюць попель, рамантуюць сельгасінвентар.

Не так даўно, гэта комсамольска-маладзёжнае звяно выклікала на соцспаборніцтва за 100-пудоў ўраджаю явяно калгаса „7-мы З'езд

Саветаў“, якое ўзначальвае комсамолка Шакалава Тая. Выклік абмеркавалі і прынялі на сходзе звяна. Рыхтуючыся да святкавання Першага Мая, комсамольцы яшчэ мацней узяліся за працу. Яны вывезлі на свой участак 30 тон гною, сабралі 5 цэнтнераў попелу. Рамантуюць сельгасгаспадарчы інвентар.

Сакратар Расонскага райкома комсамола ЛАЗАРЭНКА.

На пасяджэнні РК КП(б)Б

7 красавіка райком КП(б)Б Расонскага раёна абмеркаваў пытанне аб разгортванні прадмайскага соцспаборніцтва ў калгасе і на прадпрыемствах раёна. Выпрацаваны ўмовы соцьялістычнага спаборніцтва калгасаў, сельсаветаў і прадпрыемстваў. У дапамогу калгасам па разгортванню прадмайскага соцьялістычнага спаборніцтва ў раёне райком партыі накіраваў партактыў.

ПАДРЫХТАВАЦЬ КОНЕЙ ДА ВЕСНАВОЙ СЯЎБЫ

Правільна зразумелі ў калгасе „Іскра“ неабходнасць падрыхтоўкі жывога цягла да веснавой сяўбы. Зараз тут няма коней ніжэй сяродняй укормленасці. За імі наладжан добры догляд і кармленне. Коні замацаваны за ездавымі.

Але, на жаль, у нашым Суражскім раёне ёсць яшчэ калгасы, дзе дрэнна клопацца аб кані. Так, у калгасе „Інтэрнацыянал“ коні эксплуатауюцца няправільна

і дрэнна забяспечаны кармамі. У калгасе „Промтруд“ таксама дрэнна клопацца аб падрыхтоўцы жывога цягла да веснавой сяўбы. Коні тут маюць нізкую ўкормленасць, не ліквідавана абязлічка ў доглядзе за імі.

З такімі фактамі далей мірыцца нельга. Трэба прыняць усе неабходныя меры к таму, каб па кожнаму калгасу падрыхтаваць моцных коней да вясенне-палявых работ. І. КУНГУРЦАЎ.

Комсамольцы ў барацьбе за высокі ўраджай

У сувязі з рашэннямі XII пленума ЦК ВЛКСМ, комсамольская арганізацыя калгаса імені Варашылава, Гародзкіга раёна, шырока разгарнула палітычна-масавую работу на вёсцы.

Усе комсамольцы працуюць агітатарамі. Яны праводзяць з калгаснікамі гутаркі, як хутчэй і лепш падрыхтаваць калгас да веснавой сяўбы і атрымаць у гэтым годзе высокі ўраджай.

Лепшым агітатарам у калгасе з'яўляецца настаўніца, сакратар комсамольскай арганізацыі, Ананьева Еўдакія. Яна простымі і зразумелымі словамі расказвае калгаснікам большавіцкую праўду аб гераічных подвігах Чырвонай Арміі, растлумачвае рашэнні X сесіі Вярхоўнага Савета СССР, пастанову Савета Народных Камісараў Саюза ССР і Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) аб плане сельскагаспадарчых работ на 1944 год.

У калгасе комсамольцы арганізавалі выпуск нацённай газеты, якая асвятляе ход падрыхтоўкі калгаса да веснавой сяўбы, паставіла

пытанне аб стварэнні званяў высокага ўраджая.

Комсамольцы першымі арганізавалі ў калгасе комсамольска-маладзёжнае звяно высокага ўраджая. Звеньявой паставілі комсамольку Шпакаву Галіну.

Дружна закіпела работа ў звяне. Маладзёў уключылася ў сацыялістычнае спаборніцтва, узятая абавязальства дабіцца ў гэтым годзе стопудовага ўраджая зерных і 1000 пудоў бульбы з гектара. Для забяспечвання высокага ўраджая, члены звяна вывезлі на свой участак каля 17 тон гною, збіраюць попел. Закончана ачыстка насення. Падаючы прыклад усім калгаснікам, комсамольцы першымі поўнасьцю засыпалі насенне. Яны арганізавалі збор і рамонт сельскагаспадарчага інвентара, збіраюць вярхушкі бульбы.

У барацьбе за высокі ваенны ўраджай, маладзёў калгаса ўзяла абавязальства выпрацаваць за сезон кожнаму не менш 300 працадзён.

В. ЕФИМАЎ

У чэсць перамог Чырвонай Арміі

Спаборнічаючы паміж сабой звяні Тацьцяны Быхавец з калгаса „Соцыялізм“ і Марыі Касарыгі з калгаса „Шлях Леніна“, Полацкага раёна, узятлі на сябе абавязальства: дабіцца ў 1944 годзе са сваіх участкаў высокага ўраджая—не менш, як па 100 пудоў зерных, 1000 пудоў бульбы і 5—6 цэнтнераў ільновалака з гектара.

У чэсць перамог Чырвонай Арміі і 1 мая, абадва звяны па-баявому рыхтуюцца да весенне-паляных работ.

У звяне Быхавец для па-

севу ўжо адведзены участкі. Там, дзе летась расла бульба, — звяно пасее пшаніцу і лён, дзе рос авёс—будзе пасаджана бульба. Тацьцяна з сяброўкамі штодзень зранку да вечара, вывозяць на палі гной. Ужо вывезена каля 15 тон. Яны старанна збіраюць і захоўваюць у сухім месцы попел, які будзе ўнесены пад лён.

Звяно Касарыгі вывезла на палі 30 тон гною, сабрала да 5 цэнтнераў попелу. Члены звяна ачышчаюць насенне, даводзяць зярно да патрэбных кандыцый.

АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА ТРАКТАРЫСТАЎ

Трактарысты комсамольскай брыгады т. Фядосава Лёзненскай МТС уключыліся ў сацыялістычнае спаборніцтва за ўзорнае правядзенне ў бягучым годзе трактарных работ. Яны ўзялі на сябе абавязальства на кожны трактар маркі ХТЗ выпрацаваць за сезон у пераводзе на мяккае ворыва 300 гектараў, на трактар маркі СТЗ-Наці—600 гектараў і на трактар універсал—200 гектараў і зэканоміць гаручага 1100 кілограмаў, змазачнага—1000 кілограмаў.


Каб забяспечыць бесперабойную работу трактароў, трактарысты абавязаліся строга і неадхільна выконваць план тэхнічнага догляду за трактарамі. Сярод трактарыстаў разгарнулася шырокая масава-палітычная рабо-

та. Сістэматычна праводзяцца палітычныя гутаркі, калектыўныя чыткі газет і журналаў. Арганізаван выпуск баявых лістоў, дзе асвятляецца ўсё ход работы трактарнай брыгады, паказваецца вопыт лепшых трактарыстаў.

Комсамольская трактарная брыгада выклікала на сацыялістычнае спаборніцтва трэцюю брыгаду МТС.

Зараз трактарысты двух спаборнічаючых брыгад старанна рыхтуюцца да выезда ў поле. Яны яшчэ раз працяраюць гатоўнасць сваіх трактароў, ліквідуюць дэфекты, запасаюцца патрэбнай колькасцю заправачнага інвентара.

Е. КАЗАКОВА,
сакратар комсамольскай арганізацыі Лёзненскай МТС.



Сяўба ячменю ў саўгасе імені Дзімітрэна (Шамохінскага раён, Азербайджанскай АССР).

Нарада работнікаў сувязі

Некалькі дзён назад адбылася абласная нарада работнікаў сувязі і саюздруку. Былі заслушаны даклады начальнікаў раённых кантор сувязі аб праробленай рабоце.

Першы з дакладам выступіў начальнік канторы сувязі Гародзкіга раёна тав. Кісялёў, які расказаў, што па раёну добра прайшла падпіска на абласную газету „Віцебскі Рабочы“. Насельніцтва падпісалася на 2. 349 экзэмпляраў замест плана 1.200.

Пры сельсаведах зроблены газетныя вітрыны. Вывешваюцца свежыя газеты. Устаноўліваюцца вітрыны пры калгасных канторах.

Надрэмна пастаўлена справа і з дастаўкай пошты. Падабраны 72 сельскіх пісьманосцаў. Кожны з іх ведае свой устаноўлены пункт, куды ён ідзе і атрымлівае пошту ад суседняга пісьманосца. Так, ад Гарадка на працягу дня пошта праходзіць у самыя аддаленыя ўгалькі раёна.

У сваім дакладзе начальнік райканторы сувязі Расонскага раёна тав. Леонаў спыніўся на цяжкасцях з дастаўкай пошты з Гарадка. Цэнтральныя газеты атрыманы ў раёне толькі за 23 сакавіка. Усе гэтыя цяжкасці звязаны з тым, што ў раёне адсутнічаюць сродкі перасоўвання.

Галоўны інжынер Абласнога ўпраўлення сувязі тав. Райхель паведаміў, што па лініі тэлеграфа мы маем магчымасць звязвацца з усімі раёнамі абласці, а таксама з Масквой, Гомелем і Нова-Беліцай. Аднак гэтыя сродкі сувязі ў нас яшчэ поўнасьцю не эксплуатаюцца. Віна ў гэтым работнікаў сувязі, якія не давалі да шырокага ведама насельніцтва аб магчымасці выкарыстання радыётэлеграфнай сувязі.

Тавары для насельніцтва

Пасля выгнання нямецка-фашысцкіх акупантаў з Суражскага раёна, Райспажыўсаюзам завезена насельніцтву ўсемагчымых тавараў на суму 550.000 рублёў, у тым ліку тавары першай патрэбы: солі 15 тон, мыла 15 тон, запалак на 8400 рублёў, трыкатажу на 170 тысяч рублёў, адзення на 25 тысяч рублёў і абутку

У асобных раёнах, як у Лёзна на тэлеграфі працуюць несур'ёзна падобныя работнікі. Прымаючы тэлеграмы, яны скажваюць іх тэкст, не ставяць календарнага штампі і подпісу. Трэба ўважліва і сур'ёзна адносіцца да работы і жыць усе недахопы, каб наша сувязь працавала бездакорна.

Начальнік абласнога аддзела Саюздруку тав. Паэднікаў звярнуў увагу на распаўсюджванне друку сярод насельніцтва. З-за недастачы транспарта пошта і газеты прыходзяць у раёны з вялікім спазненнем. Трэба паставіць работу так, каб друк даходзіў у самыя аддаленыя ўгалькі нашай абласці. У першую чаргу забяспечыць газетамі чырвоныя ўгалькі, клубы, хатычытальні.

Гэтага не разумеюць работнікі сувязі ў Лёзна. Днямі ў выніку нехайнага афармлення дакументаў і пагрузкі літаратуры, аўтамашына, накіраваная з Лёзна ў Гарадок, вярнулася назад з тым-жа грузам.

Дрэнна адносіцца ў лёзненскай канторы сувязі да сартыроўкі пісем, газет і журналаў. Былі выпадкі, калі Лёзненская і Веліжская пошта пападалі ў вёску Замшына і іншыя месцы.

Начальнік Абласнога ўпраўлення сувязі тав. Рашкевіч указаў на недахопы ў рабоце асобных раённых кантор сувязі. Прычынай гэтаму з'яўляецца няўмелая паставіўка работы начальнікаў кантор, нежаданне самім рыхтаваць кадры.

Каб жыць недахопы ў нашай рабоце,—гаворыць тав. Рашкевіч,—неабходна сур'ёзна ўзяцца за падрыхтоўку кадраў. Трэба шырока разгарнуць сярод работнікаў сувязі сацыялістычнае спаборніцтва, павысіць працоўную дысцыпліну і прадукцыйнасць працы.

Е. ЛУКАШЭНКА.

Тавары для насельніцтва

на 20 тысяч рублёў. Райспажыўсаюзам пабудавана хлебапечкарня з прадусковай здольнасцю 300 кілограмаў хлеба ў дзень. Абсталявана сталовая на 100 чалавек. У раёне 4 сельпо з 9 магазінамі, у якія завезена тавараў шырсажыва на суму 191 тысяча рублёў.

НЕБАРАКА.

3 розных краін

Баі ў Югаславіі

Жэнева (ТАСС). Як паведамляюць з Югаславіі, часці народна-вызваленчай арміі разграмілі праціўніка ў раёне Мрконіч-Град-Яйце і занялі горад Мрконіч-Град. Вораг панёс вялікія страты ў людзях і ўзбраенні. Знішчаны 2 нямецкія танкі. Прадаўжаюцца жорсткія баі ў Заходняй Сербіі. Часці народна-вызваленчай арміі вышлі пасля 36-гадзіннага бою да ракі Драва. Вораг страціў больш 300 чалавек забітымі і раненымі.

Дэзертырства з германскіх часцей у Даніі

Гетаборг, 16 красавіка (ТАСС). Як паведамляе газета „Гетаборгс-постен“, пачасціліся выпадкі дэзертырства нямецкіх салдат з войскаў паяздоў, якія следуюць па дацкіх чыгунках. Вядом факт, калі адзін нямецкі салдат быў застрэлены на станцыі пры спробе ўцякаць. Пасля гэтага афіцэры з рэвалюверамі ў руках абыйшлі ўсе вагоны, запалохваючы салдат расправай з тымі з іх, хто папробуе дэзертыраваць. Вядомы выпадкі, калі нямецкія салдаты ў Даніі канчалі жыццё самагубствам пры вестцы аб тым, што прадстаць іх адпраўка на савецка-германскі фронт.

Сумесная заява Рузвельта і Чэрчыля аб ходзе падводнай вайны

Лондан (ТАСС). Як паведавае агенства Рэйтэр, 10 красавіка прэм'ер-міністр Чэрчыль і прэзідэнт Рузвельт апублікавалі наступную сумесную заяву аб ходзе падводнай вайны ў сакавіку:

„Сакавік быў месяцам актыўнай барацьбы супроць германскіх падводных лодак, якія аперыравалі ў далёка адстаечых друг ад друга раёнах ад Барэнцава мора да Індыйскага акіяна. Праціўнік дарэмна ўпорстваваў у напружаных спробах нарушыць патак нашых паставак Расіі паўночным шляхам.

Страты нашага гандлёвага флота мелі месца пераважна ў аддаленых морах. Хоць яны некалькі перавысілі лотаўскі ўзровень, яны ўсё-ж былі нізкімі, і тэмпы паталення германскіх падводных лодак мелі ў поўнай меры захаваны. Гандлёвы флот саюзнікаў прадаўжае паліпацца, як колькасна, так і якасна, але сілы германскага падводнага флота застаюцца значнымі і патрабуюць магутнага адпора з боку надводных караблёў і авіяцыі“.

За адназначнага рэдактара
М. РЫМАР.